

Дзве сасны

Мал. З. Паўлоўскага.

Плыве па небе хмарка. То ўніз пазірае, то спыніцца ды слухае, як конікі ў траве трашчаць, як сцяблінкі збожжа дружна смокчуць зямлю, як шчабечуць у небе жаўрукі.

Напаткаўшы ў полі возерца, хмарка спынілася і заглядзелася ў люстрную воду. Сонца хмарку ружовіла, вецирок пагойдаў лёгкім яе адзеннем. Але прачнуліся ў возерцы рыбы, сталі гуляць, усхвалявалі воду — і люстра знікла.

Тады хмарка папрасіла сонца:

— Адлюструй мяне, калі ласка, на тым вунь полі ільну! Хачу яшчэ раз паглядзеце на сябе з вышыні.

Абхапіла сонца хмарку промянімі, панесла яе на ільняныя палі. Патрываханы лён прачнуйся, расплюшчыў мільёны здзіўленых вочак, і поле стала блакітным-блакітным.

— Ой, якая я прыгожая! — усклінула хмарка, убачыўши свой адбітак на блакіце ільну.

А вецер-жартайнік падкрайця, дзъмухнуў, пагнаў па небе хмарку. Ударылася яна з разгону аб другую хмарку і прышчаміла сонцу прамені.

Разгневалася сонца, хацела вецер пакараць, ды ветра ў полі не знайсці і сонцу.

А дзве хмаркі злучыліся ў адну хмару, і паплыла гэтая хмары далей. Да яе з палёў паднімаліся росы, туман з лугоў хаваўся пад яе. Хмары пачула ў сябе нейкі цяжар. Цяпер ёй вельмі хацелася пастаяць на месцы. І хмары спынілася над ракой.

Калі ракі ляжаць штабелі, прывезенія сюды здалёк. Як толькі вада ў рэчцы паднімецца, з бярвенняў людзі павяжуць плыты і пагоняць іх на вялікія будоўлі.

Наверсе штабеля ляжалі дзве сасны. Адна была малая, тоненкая, а другая — стройная і вялізная, як заводскі комін. Вялікая сасна хвалілася перад сваёй сяброўкай.

— Во глядзі, якая я! — і ва ўсю сваю даўжыню яна бліснула залацістай лускай кары.

— Дзе ты такая вырасла? Раскажы... — папрасіла малая сасна.

І вырашыла хмары падслухаць гэты рассказ.

— Я расла ў пушчы, — пачала вялікая сасна, — куды нават вецер не залятае. Маіх карэнняў мароз не кранаў, на мне каршун сто год гняздзіўся, пада мною толькі дзікі звер прабягаў ды рэдка ляснік прыстаўляў да мяне стрэльбу, калі садзіўся адпачываць. Калі мяне ціха струменіла крынічка. А я сабе спакойна стаяла, расла.

За трыста год майго жыцця я хвалівалася толькі адзін раз. Гэта было нядаўна, у вайну. Паранены малады партызан ад ворага ўцякаў. Я з вышыні першая яго ўбачыла, першая ўбачыла за ім фашыстаў, якія беглі па лесе. У партызана былі ногі паранены, аднак ён поўз. Ён знясілеў дарэшты, патроны выстралаў, але аўтамата не кінуў. Адзін фашыст ішоў за ім з сабакам. І вось сабака трапіў на след. Зверху глядзелі сосновы, дубы, елкі; яны шкадавалі партызана, хацелі дапамагчы. Але ніхто з нас не ўмёў размаўляць па-чалавечы, ніхто без пілы не ўмёў саскочыць са свайго пня і калодай загарадзіць дарогу фашыстам. Не маглі без сякеры падаць на зямлю, пад ногі ворагу, нашы галінкі.

Ужо сабака па следу даганяў партызана. Да раненага заставаўся ўжо толькі адзін куст арэшніку. Партызан дастаў фінку. У роспачы прытаўся лес... Раптам з'явіўся зайчык. Забег ён пад нос сабаку, выскочыў з куста і закрычаў:

— О, вось я, бяры мяне! — а сам панёсся.

Сабака кінуў партызанаў след і пацягнуў у другі бок фашыста.

Загудзеў радасна лес, зашумелі кусты. А зайка запятляў, заблытаў свой след, схаваўся за куст, лапкай вусы папраўляе, смяеца. А сабака ўсё на адным месцы круціцца, на ўвесь лес цяўкае ды фашыста за сабою валочыць, толькі той паспявае ногі перастаўляць.

Партызан уздыхнуў з палёгкай, схаваў у похву фінку і агледзеўся.

Крынічка да яго зацурчэла:

— Хадзі, хадзі да мяне, я твой след ад сабак утаю, гарачыя раны асвяжу!

Партызан прыпаў да крынічкі, напіўся, раны абмыў, пералез на другі бераг.

Я здалася яму самай прыгожай, ён мяне выбраў. Падпоўз, паклаў калі мяне аўтамат, на аўтамат галаву і заснуў. Я абагравала яго сваімі карэннямі, мох пад ім старавіцца быцьмянкі, халодныя травінкі да яго ран нахіліліся, мурашкі здалёк абыходзілі нас, каб не перашкодзіць яго адпачынку. Уверсе каршун насцярожыўся, выглядаў: ці не вяртаюцца фашысты; на каліне ціха дзінькала сінічка, каб лепей партызану спалася.

А тым часам сабака і зайца не дагнаў і след партызана згубіў. Фашыст разлаваўся і стрэліў у лес. Куля палацела ў наш бок, прабіла лісточкі асіне, сапсавала лісткі дубам, арэшніку, збіла верх рабіне. Я пабаялася, каб яна не кранула майго партызана, наставіла грудзі, і куля спынілася ў іх. Вось тут, бачыш, на самай сярэдзіне стала, кружочак, як медаль. Гэтаму кружочку зайдзросцілі векавыя дубы. З пашанай абнюхвалі мой медаль вавёркі.

Але-ж не доўга мне з ім прышлося красавацца. Аднойчы ляснік уважліва агледзеў мяне, паклікаў людзей. Людзі мяне спілавалі.

Вялікая сасна ўздыхнула.

— Добра мне жылося ў пушчы, шкада было яе пакідаць. Але хоцца свету пабачыць. Інжынер тут праходзіў, казаў, — можа на мачту караблю я пайду... Эх, як-бы хацелася мне яшчэ на карабель! Калі толькі ў гэтай рэчцы прыбудзе вада, калі нас у плыты павяжуць...

Хмара слухала з затоенай цікавасцю.

— Ну, а ты пра сябе раскажы, — сказала вялікая сасна.

І меншая сасна пачала гаварыць:

— Ты расказвала цікава. Але не надта хваліся. Я таксама сёе-тое бачыла. Я расла на беразе мора. Адна. Бацькоў сваіх не памятаю. Казалі чайкі, што насенне занёс мяне вецер з пушчы. На беразе насенне прысыпала пяском. Даждык змачыў пясок, я стала расці. Ад ветру навокал трава не трымалася, пясок не ўлежваў, а я ўсё расла. Часамі ў буру хвалі даставалі хмару, на кавалкі рвалася мора, маланкі неба калолі, я гнулася да самай зямлі, але расла. Зімой мяне лёд скоўваў, з мора, як горы, крыгі на мяне паўзлі, а я расла. Расла я і смела глядзела ў вочы нягодам. Ростам я не ўдалася. Вядома, куды мне да цябе! Але ўспомні, што казаў інжынер, праходзячы каля нас: тваё цела — брушка, маё — сталь! Ты марыш цяпер, каб хоць паленам папасці на мора, а я ўсё жыццё там была!

Малая сасна памаўчала.

— А вайна і мяне не мінула, — гаварыла яна далей. — Аднойчы адзін рыбак стаў развесваць на мне сеци, другія нахіліліся над лодкамі. Была ціхая, спакойная раніца. Мора, як люстра, ляжала, вецирок яшчэ драмаў, весела пераклікаліся чайкі. Задымлі каміны рыбакіх хат, рыбачкі снеданне пачалі варыць. На даляглідзе з'явіліся караблі. Выбеглі на бераг дзеци, замахалі караблямі рукамі. Ды раптам адзін за адным загрымелі страшэнныя выбухі. Палацелі ў мора рыбакіх хаты, забегалі ў роспачы людзі. Маленькі хлопчык схаваўся за мой ствол, прытаўся. Я не тоўстая, а хлопчык быў яшчэ танчэйшы. Мяне ўсю пасекла асколкамі, абсмаліла агнём, а ўсё-ж хлопчыка я зберагла. Калі нашыя караблі адагналі фашыстаў, хлопчык доўга бегаў па беразе, клікаў бацькоў. Ніхто не адгукаваўся, бо хто ў моры ўтапіўся, хто жывым згарэў, какі пяском навекі засыпала. Хлопчык вярнуўся, абняў мяне і доўга плакаў. Жаласліва крычалі чайкі, ціхім усплескам спачувала мора, а ўдалі грозна грымела — гэта нашыя караблі тапілі фашыстаў.

А нядаўна на бераг прыехалі людзі. Малады чалавек, якога ўсе звалі інжынерам, абняў мой ствол і засумаваў. Я пазнала яго...

Ну, што-ж, потым мяне спілавалі і прывезлі сюды. Ах, як шкада было расставацца з марами...

Ды мы з табой яшчэ паслужым людзям. Ты мачтай станеш, я шпалай лягу пад рэйкі на беразе. Буду ў дарогу цябе праводзіць, выглядаць цябе з берага, твой карабель здалёк пазнаваць. Толькі калі ўжо той дождж будзе? Во, глядзі, хмара!..

Хмари раптам захацелася спусціцца на зямлю і дапамагчы гэтым сосновам. І яна закрычала:

— Я падаю, сцеражыся!

Бліснула маланка, пасекла хмару на мільёны кропель. З ціхім звонам кропелькі пасыпаліся на зямлю, струменьчыкамі пабеглі ў раку, напоўнілі яе да берагоў. Здаецца, нічога не значыць адна кропля, але мільёны срэбных плячэй сваіх кропелькі лёгка паднялі плыты і, пагойдаваючыся, панесліся дзве сасны па рацэ.

У шлях далёкі іх праводзіла вясёлка. Вялікая — на ўсё неба.

